

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра управления финансами

СОКОЛОВСКАЯ
Анастасия Юрьевна

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»)

Дипломная работа

Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент А.В.Егоров

Допущена к защите

«___» _____ 2017 г.

Зав. кафедрой управления финансами

_____ М.Л. Зеленкевич
кандидат экономических наук, доцент

Минск, 2017

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 98 с., 26 рис., 12 табл., 53 источника, 11 приложений.

Ключевые слова: КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Объект исследования – ЦБУ № 932 ОАО «Белинвестбанк» и его деятельность в области кредитования юридических лиц.

Предмет исследования – структура, качество и доходность кредитного портфеля юридических лиц ЦБУ № 932 ОАО «Белинвестбанк», методы управления кредитным портфелем.

Цель работы – изучение методики анализа и успешного управления кредитным портфелем банка и разработка направлений его совершенствования на примере ЦБУ № 932 ОАО «Белинвестбанк».

В процессе работы изучены экономико-правовые особенности кредитования юридических лиц в Республике Беларусь; раскрыта сущность кредитных отношений и оценена их роль в экономическом развитии страны; определены критерии оценки кредитоспособности заемщика; изучены методы управления банковскими рисками в сфере кредитования юридических лиц; рассмотрены основные методики анализа структуры, качества и доходности кредитного портфеля банка; дана краткая организационно-экономическая характеристика ЦБУ № 932 ОАО «Белинвестбанк»; проведен анализ структуры и качества кредитного портфеля на материалах ЦБУ № 932 ОАО «Белинвестбанк»; изучен зарубежный опыт кредитования и разработаны предложения по совершенствованию кредитного портфеля банка.

Областью возможного практического применения являются рекомендации по совершенствованию банковского кредитного портфеля юридических лиц в ЦБУ № 932 «Белинвестбанк».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все, заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 98 з., 26 мал., 12 табл., 53 крыніцы, 11 дадаткаў.

Ключавыя словы: КРЭДЫТНЫЯ АДНОСІНЫ, КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦІ, КРЭДЫТНЫ ПАРТФЕЛЬ, КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, СТРУКТУРА КРЭДЫТНАГА ПАРТФЕЛЯ, ЯКАСЦЬ КРЭДЫТНАГА ПАРТФЕЛЯ, МЕТАДЫ КІРАВАННЯ РЫЗЫКАЙ.

Аб'ект даследавання – ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк» і яго дзейнасці ў сферы крэдытавання юрыдычных асоб.

Прадмет даследавання – структура, якасць і прыбытак крэдытнага партфеля юрыдычных асоб ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк», метады кіравання крэдытным партфелем.

Мэта працы – вывучэнне метадыкі аналізу і паспяховага кіравання крэдытным партфелем банка і распрацоўка кірункаў яго ўдасканалення на прыкладзе ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк».

Падчас працы вывучаны эканоміка-прававыя асаблівасці крэдытавання юрыдычных асоб у Рэспубліцы Беларусь; раскрыта існасць крэдытных адносін і ацэнена іх роля ў эканамічным развіцці краіны; вызначаны крытэрыі ацэнкі крэдытаздольнасці пазычальніка; вывучаны метады кіравання банкаўскай рызыкай ў сферы крэдытавання юрыдычных асоб; разгледжаны асноўныя метадыкі аналізу структуры, якасці і прыбытку крэдытнага партфеля банка; дадзена кароткая арганізацыйна-эканамічная характарыстыка ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк»; праведзены аналіз структуры і якасці крэдытнага партфеля на матэрыялах ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк»; вывучаны замежны вопыт крэдытавання і распрацаваны прапановы па дасканаленні крэдытнага партфеля банка.

Сферай магчымага практычнага ўжывання з'яўляюцца рэкамендацыі па ўдасканаленні банкаўскага крэдытнага партфеля юрыдычных асоб у ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага пытання, а ўсе, запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 98 з., 26 мал., 12 табл., 53 крыніцы, 11 дадаткаў.

Ключавыя словы: КРЭДЫТНЫЯ АДНОСІНЫ, КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦІ, КРЭДЫТНЫ ПАРТФЕЛЬ, КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, СТРУКТУРА КРЭДЫТНАГА ПАРТФЕЛЯ, ЯКАСЦЬ КРЭДЫТНАГА ПАРТФЕЛЯ, МЕТАДЫ КІРАВАННЯ РЫЗЫКАЙ.

Аб'ект даследавання – ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк» і яго дзейнасці ў сферы крэдытавання юрыдычных асоб.

Прадмет даследавання – структура, якасць і прыбытак крэдытнага партфеля юрыдычных асоб ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк», метады кіравання крэдытным партфелем.

Мэта працы – вывучэнне метадыкі аналізу і паспяховага кіравання крэдытным партфелем банка і распрацоўка кірункаў яго ўдасканалення на прыкладзе ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк».

Падчас працы вывучаны эканоміка-прававыя асаблівасці крэдытавання юрыдычных асоб у Рэспубліцы Беларусь; раскрыта існасць крэдытных адносін і ацэнена іх роля ў эканамічным развіцці краіны; вызначаны крытэрыі ацэнкі крэдытаздольнасці пазычальніка; вывучаны метады кіравання банкаўскай рызыкай ў сферы крэдытавання юрыдычных асоб; разгледжаны асноўныя метадыкі аналізу структуры, якасці і прыбытку крэдытнага партфеля банка; дадзена кароткая арганізацыйна-эканамічная характарыстыка ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк»; праведзены аналіз структуры і якасці крэдытнага партфеля на матэрыялах ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк»; вывучаны замежны вопыт крэдытавання і распрацаваны прапановы па дасканаленні крэдытнага партфеля банка.

Сферай магчымага практычнага ўжывання з'яўляюцца рэкамендацыі па ўдасканаленні банкаўскага крэдытнага партфеля юрыдычных асоб у ЦБП № 932 ААТ «Белінвестбанк».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага пытання, а ўсе, запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Diploma thesis: 98 Pages, 26 Pictures, 12 tables, 53 sources, 11 attachments.

Keywords: CREDIT RELATIONS, STANDARDS OF ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS, CREDIT PORTFOLIO, CREDIT POLICY, CREDIT PORTFOLIO STRUCTURE, QUALITY OF CREDIT PORTFOLIO, RISK MANAGEMENT METHODS

Object of the research – Center of Bank Service No. 932 of JSC Belinvestbank and its activity in the field of legal entity lending.

Subject of the research - the structure, quality and profitability of the credit portfolio of legal entities of Center of Bank Service No. 932 of Belinvestbank, methods of managing the credit portfolio.

The purpose of the research is to study the methods of analysis and successful management of the bank's credit portfolio and develop directions of its improvement using the example of Center of Bank Service No. 932 of Belinvestbank.

In the course of work were studied economic and legal aspects of lending to legal entities in the Republic of Belarus; the essence of credit relations was revealed and their role in the economic development of the country was appreciated; standards of assessment of creditworthiness of the borrower were identified; risk management methods in the field of legal entity lending were studied; the main methods of analysis of the structure, quality and profitability of the credit portfolio of the bank were considered; a brief organizational and economic description of the Center of Bank Service No. 932 of Belinvestbank is given; an analysis of the structure and quality of the credit portfolio on materials Center of Bank Service No. 932 of Belinvestbank; foreign crediting experience was studied and proposals on improving the credit portfolio of the bank were developed.

The area of possible practical application are recommendations for improving the bank credit portfolio of legal entities in Center of Bank Service No. 932 "Belinvestbank".

The author confirms that the analytical and the estimated material presented in this paper correctly and objectively reflects the state of the issue under investigation, and all theoretical and methodological positions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.